

АБАРАНЯЦІ І ПАПЯРЭДЖВАЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У прыватнасці, замацоўваюцца новыя тэрміны і іх вызначэнні, а таксама ўдакладняюцца існуючыя. Так, уводзяцца паняцці «экстрэмісцкая сімволіка і атрыбутыка» і «экстрэмісцкае фарміраванне». Пашырэння вызначэнні тэрмінаў «экстрэмизм» (экстрэмісцкая дзейнасць) і «экстрэмісцкі матэрыялы». Да экстрэмісцкіх матэрыялаў прапануецца адносіць не толькі інфармацыйную прадукцыю, але і сімволіку і атрыбутыку экстрэмісцкіх арганізацый.

Да экстрэмизму будучы адносіцца таксама публічныя заклікі да арганізацыі і правядзення масавых мерапрыемстваў у парушэнне вызначанага парадку іх арганізацыі і правядзення, а таксама ўцягненне ў іх грамадзян; садзейнічанне ажыццяўленню экстрэмісцкай дзейнасці, навучанне ці падрыхтоўка для ўдзелу ў такой дзейнасці; распаўсюджванне хлуслівых звестак, якія дыскрэдытуюць Рэспубліку Беларусь і іншыя.

Важна: замацоўваецца новы механізм супрацьдзейнасці экстрэмизму. На МУС ускладняюцца паўнамоцтва па вядзенні і публікацыі пераліку арганізацый, фарміраванняў, індывідуальных прадпрыемстваў і грамадзян, якія маюць адносіны для экстрэмісцкай дзейнасці. Вызначаюцца падставы ўключэння ў такі пералік, забарона на асобныя віды дзейнасці (напрыклад, пазбаўленне права займацца педагогічнай і выдвецкай дзейнасцю, азімаць дзяржаўныя пасады, праходзіць вайсковую службу), а таксама падставы для выключэння асоб з такіх пералікаў. Дарэчы, фінансавыя аперцыі грамадзян, якія трапілі ў гэты спіс, павінны знаходзіцца на асаблівым кантролі.

З наwel — скарачэнне тэрміну разгляду ў судзе матэрыялаў з прыкметамі экстрэмизму ў адносінах да арганізацый і індывідуальных прадпрыемстваў: максімальны тэрмін разгляду зараз будзе складаць месяц.

ТОЛЬКІ ДАЗВОЛЬНЫ ПРЫНЦЫП

Сенатары на пасяджанні сесіі Савета Рэспублікі таксама ўхвалілі законпраект «Аб змяненні Закона Беларусі «Аб масавых мерапрыемствах у Беларусі».

«МЫ НАСТРОЕНЫ ДАЛЕЙ НА КАНАСТРУКТЫВНУЮ РАБОТУ З МАЛДОВАЙ»

Пра гэта заявіў старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір АНДРЭЙ-ЧАНКА на сустрэчы з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Малдовы ў Беларусі Віктарам САРА-ЧАНАМ.

Па яго словах, паміж краінамі лясца склаўся добры тавараабарот у 200 мільёнаў долараў. «Але самае галоўнае, што гэты год добра пачалі — за студзеня—люты 23-працэнты рост тавараабароту. Ёсць і праблемныя пытанні. Нам неабходна аднаўляць пасяджэнні міжурадавай камісіі, апошняе было ў 2018 годзе ў Кішыньве. Важна, каб і дэпутаты Беларусі і Малдовы бралі ўдзел

ПЕРАХОДЗІЦЬ АД СЛОЎ ДА СПРАЎ

Зарэгістраваная асацыяцыя «Інфармацыйная беспяка» правяла дыскусійную пляцоўку «Інтэрэт — без наркатыкаў!»

Мадэратарам абмеркавання выступіў дэпутат Палаты прадстаўнікоў, член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы, старшыня зноў створанай асацыяцыі Сяргей Клішэвіч.

Асацыяцыя «ІнфаБясека» зарэгістравана Міністэрствам юстыцыі крыху больш за месяц таму. Яе стварылі пяць грамадскіх аб'яднанняў: «Пазітыўны рух», «Развіццё», Беларускае педагогічнае таварыства, Беларускае таварыства псіхалагаў і Беларускае грамадскае аб'яднанне дэмаграфічнай беспякі. Мэта асацыяцыі — процідзейнае распаўсюджванню негатыўнага кантэнту ў інфармацыйнай прастору, кансалідацыя намаганняў грамадства, а таксама зацікаўленых арганізацый у развіцці самарэгуляцыі інфармацыйнай супольнасці Беларусі, паведамляе афіцыйны партал Мініста.

У мерапрыемстве ўзялі ўдзел дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, прадстаўнікі міністэрстваў унутраных спраў, інфармацыі, адукацыі і лідары грамадскіх аб'яднанняў.

Старшыня праўлення Беларускага грамадскага аб'яднання «Пазітыўны рух» Ірына СТАТКЕВІЧ пераканана, што для вырашэння праблемы наркаслажаванна вельмі важна знайсці ключавыя словы і пазначыць асноўныя прынцыпы работы, інакш будзе шмат рухаў, але мала плёну. Яна звярнула ўвагу на тое, чаму падлеткам падабаецца бавіць свой вольны час у гандлёва-забаўляльных цэнтрах, і распавяла, як у некаторых школах спрабуюць ствараць пляцоўкі з падобнай атмасферай. «Рамантычны інтэр'ер, магчымае зарадзіць смартфон, бясплатны Wi-Fi, спартыўная інфраструктура (варкаўт-пляцоўкі), недарагія ежа і напоі», — пералічыла прывабныя для старшакласнікаў элементы Ірына Статкевіч і заклікала на гэты ўзор прапаноўваць жыццё ідэі, якія ідуць ад патрэб малых людзей. Для прафілактыкі наркаслажавання яна прапанавала стварыць асяпачнае асяроддзе, якое будзе развіваць моладзь і адпавядаць высокаму ўзроўню камфорту.

Ад іншых спікераў таксама гучалі ідэі выкарыстоўваць FM-станцыі, папулярныя блогераў, сацыяльную рэкламу. Казалі і пра заканадаўства, у прыватнасці, пра тое паняцце як малазначнасць у сферы нарказлачыннасці.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы Ігар Марзалюк прапанаваў як мага хутэй пераходзіць ад слоў да выразна вывераных дзеянняў.

«Павінна быць сістэмнае ўзаемадзеянне ўсіх зацікаўленых арганізацый, МУС і грамадскіх ініцыятыў», — падкрэсліў ён. — Важна таксама, каб наша размова не засталася «папарадным».

Яго калегі па камісіі Сяргей Клішэвіч прапанаваў з усяго сказанага падчас дыскусіі стварыць дакументавадзеднік — дарожную карту, а таксама ў далейшым спытаць у саміх дзяцей, чаго хочуць яны і які бачаць пазначаную праблему. Ён назваў першае пасяджэнне асацыяцыі гістарычным і, як яе старшыня, паабяцаў зрабіць усе, каб услед за дыскусіяй з'явіліся канкрэтныя рашэнні і станоучы эффект.

Даніл СКАРАПАНАЎ.

— Змены ў Закон «Аб масавых мерапрыемствах» прадвытаны часам і практыкай выкарыстання, — падкрэсліў у размове з журналістамі **міністр унутраных спраў Іван КУБРАКОЎ.** — У новым законапраекце скасоўваецца паведамляльны прынцып, калі дастаткова было паведамаць у органы ўлады. Мы ўнеслі змены. На сёння ў абавязковым парадку павінен быць дазвольны прынцып, то-бок заяўны. Чаму гэта было зроблена? Другая палова 2020 года паказала, што асобныя грамадзяне Беларусі, а менавіта дзетруктыўна настроеныя сілы, выкарыстоўвалі гэтую норму для збору грамадзян. Потым у пэўны момант выведзілі людзей на вуліцы, падчас масавых беспарадкаў здзяйснялі злачынствы, у тым ліку цяжкія і асабліва цяжкія.

Міністр падкрэсліў, што пры падрыхтоўцы законапраекта вывучаўся міжнародны вопыт, у тым ліку Расійскай Федэрацыі.

Прадгледжваецца, што разам з месцамі, у якіх правядзенне масавага мерапрыемства забараняецца, выкананкі будучы вызначаць месцы, рэкамэндаваныя для правядзення мерапрыемства.

На журналістаў СМІ, якія прысутнічаюць на масавым мерапрыемстве, распаўсюджваюцца тыя ж патрабаванні па захаванні грамадскага парадку, якія дзейнічаюць для яго арганізатараў і ўдзельнікаў.

Уводзіцца забарона на асвятленне ў СМІ, інтэрнэце і іншых інфармацыйных сетках у рэжыме рэальнага часу масавых мерапрыемстваў, якія праводзяцца з парушэннем вызначанага парадку, з мэтай іх папулярызавання ці прапаганды.

Забараняецца збор, атрыманне і выкарыстанне грошай і іншай маёмасці на прыкрыццё выдаткаў, звязаных з прыцягненнем да адказнасці за парушэнне парадку арганізацыі і правядзення масавых мерапрыемстваў.

ПРАВА НА АХОВУ

Сенатары падтрымалі законпраект «Аб змяненні Закона Рэспублікі Беларусі «Аб дзяржаўнай абароне суддзяў, службовых асоб праваахоўных і кантралюючых (наглядных) органаў, супрацоўнікаў органа дзяржаўнай аховы».

— Змены ў закон прадвытаны часам. Пагрозы ў канцы мінулага года, ды і ў пачатку гэтага года паступалі на адрас службовых асоб у сувязі з выкананнем імі службовых абавязкаў. Але не толькі ў дачыненні да супрацоўнікаў органаў унутраных спраў альбо ў дачыненні да суддзяў, але і ў дачыненні да проста асоб з грамадзянскай пазіцыяй — настаўнікаў, артыстаў, журналістаў — таксама паступала вялікая колькасць пагроз. Таму ў законпраекце ўнесена паняцце, як іншыя асобы, якія ахоўваюць, — патлумачыў міністр унутраных спраў Іван Кубракоў.

Паводле яго слоў, любіць грамадзян, у дачыненні да якога паступаюць пагрозы, звяртаюцца ў органы унутраных спраў. У сваю чаргу яны вызначаюць ступень пагрозы.

— З улікам гэтага і вызначаецца ступень абароны. Камусьці дастаткова, магчыма, проста змяніць месца работы ці месца жыхарства, а камусьці неабходны змены знешнасці. Якія меры абароны выкарыстоўваць да той ці іншай асобы, будучы вырашае супрацоўнікі органаў унутраных спраў на падставе аналізу тых пагроз, якія паступаюць, — патлумачыў міністр.

Ён падкрэсліў, што такія меры абароны будучы выконвацца за дзяржаўныя сродкі.

Трэба сказаць, што законпраектам замацоўваецца магчымасць выкарыстання такой меры беспякі, як змена знешнасці, не толькі ў адносінах да асоб, якія ахоўваюць, але і ў адносінах да іх блізкіх.

Таксама прадгледжанае абавязковае дзяржаўнае страхаванне жыцця і здароўя асоб, якія ахоўваюць, распаўсюджваецца і на іх блізкіх у перыяд выкарыстання да іх мер беспякі.

ЛІКВІДАВАЦЬ ПРАБЛЕМЫ

Сенатары ўхвалілі законпраект аб змяненні закону па пытаннях сродкаў масавай інфармацыі. Законпраект накіраваны на забеспячэнне канстытуцыйнага права грамадзян на атрыманне поўнай і пўнай інфармацыі, абароны дзяржаўных і грамадскіх інтарэсаў у сферы масавай інфармацыі, нацыянальнай беспякі ў інфармацыйнай сферы.

— Змены ў Закон «Аб масавых мерапрыемствах» прадвытаны часам і практыкай выкарыстання, — падкрэсліў у размове з журналістамі **міністр унутраных спраў Іван КУБРАКОЎ.** — У новым законапраекце скасоўваецца паведамляльны прынцып, калі дастаткова было паведамаць у органы ўлады. Мы ўнеслі змены. На сёння ў абавязковым парадку павінен быць дазвольны прынцып, то-бок заяўны. Чаму гэта было зроблена? Другая палова 2020 года паказала, што асобныя грамадзяне Беларусі, а менавіта дзетруктыўна настроеныя сілы, выкарыстоўвалі гэтую норму для збору грамадзян. Потым у пэўны момант выведзілі людзей на вуліцы, падчас масавых беспарадкаў здзяйснялі злачынствы, у тым ліку цяжкія і асабліва цяжкія.

Міністр падкрэсліў, што пры падрыхтоўцы законапраекта вывучаўся міжнародны вопыт, у тым ліку Расійскай Федэрацыі.

Прадгледжваецца, што разам з месцамі, у якіх правядзенне масавага мерапрыемства забараняецца, выкананкі будучы вызначаць месцы, рэкамэндаваныя для правядзення мерапрыемства.

На журналістаў СМІ, якія прысутнічаюць на масавым мерапрыемстве, распаўсюджваюцца тыя ж патрабаванні па захаванні грамадскага парадку, якія дзейнічаюць для яго арганізатараў і ўдзельнікаў.

Уводзіцца забарона на асвятленне ў СМІ, інтэрнэце і іншых інфармацыйных сетках у рэжыме рэальнага часу масавых мерапрыемстваў, якія праводзяцца з парушэннем вызначанага парадку, з мэтай іх папулярызавання ці прапаганды.

Забараняецца збор, атрыманне і выкарыстанне грошай і іншай маёмасці на прыкрыццё выдаткаў, звязаных з прыцягненнем да адказнасці за парушэнне парадку арганізацыі і правядзення масавых мерапрыемстваў.

Сенатары падтрымалі законпраект «Аб змяненні Закона Рэспублікі Беларусі «Аб дзяржаўнай абароне суддзяў, службовых асоб праваахоўных і кантралюючых (наглядных) органаў, супрацоўнікаў органа дзяржаўнай аховы».

— Змены ў Закон «Аб масавых мерапрыемствах» прадвытаны часам і практыкай выкарыстання, — падкрэсліў у размове з журналістамі **міністр унутраных спраў Іван КУБРАКОЎ.** — У новым законапраекце скасоўваецца паведамляльны прынцып, калі дастаткова было паведамаць у органы ўлады. Мы ўнеслі змены. На сёння ў абавязковым парадку павінен быць дазвольны прынцып, то-бок заяўны. Чаму гэта было зроблена? Другая палова 2020 года паказала, што асобныя грамадзяне Беларусі, а менавіта дзетруктыўна настроеныя сілы, выкарыстоўвалі гэтую норму для збору грамадзян. Потым у пэўны момант выведзілі людзей на вуліцы, падчас масавых беспарадкаў здзяйснялі злачынствы, у тым ліку цяжкія і асабліва цяжкія.

Міністр падкрэсліў, што пры падрыхтоўцы абнаўленняў у Кодэкс аб адукацыі павіны быць вывучаны нармальныя дакумэнты па інклюзійнай адукацыі розных краін.

«Мы сёння гаворым не аб прарыўных навацыях, а пра ўдасканаленне ўмоў, таму што ў нашай краіне аб іх ўдасканаленні. На жаль, варта адзначыць той факт, што колькасць асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця не памяншаецца. Таму мы павінны гэтую катэгорыю ўключаць у адукацыйны працэс перш за ўсё са здаровымі аднагодкамі, для таго каб яны лепш сацыялізаваліся ў жыцці, адчувалі сабе паўнаважымі членамі грамадства», — заявіла дэпутат.

Парламентарый адзначыла, што супрацоўніцтва з ЮНЕСКО па пытанні інклюзійнай адукацыі, роўнага доступу да навучання асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, абароны правоў дзіцяці ідзе не першы год у рамках праграмыных дакументаў. Партнёрства, па словах Ірыны Рынейскай, нацэлена на рэалізацыю нацыянальных інтарэсаў, ахову жыцця і здароўя дзяцей у нашай краіне.

Даніл СКАРАПАНАЎ.

ПЕРАХОДЗІЦЬ АД СЛОЎ ДА СПРАЎ

Зарэгістраваная асацыяцыя «Інфармацыйная беспяка» правяла дыскусійную пляцоўку «Інтэрэт — без наркатыкаў!»

Мадэратарам абмеркавання выступіў дэпутат Палаты прадстаўнікоў, член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы, старшыня зноў створанай асацыяцыі Сяргей Клішэвіч.

Асацыяцыя «ІнфаБясека» зарэгістравана Міністэрствам юстыцыі крыху больш за месяц таму. Яе стварылі пяць грамадскіх аб'яднанняў: «Пазітыўны рух», «Развіццё», Беларускае педагогічнае таварыства, Беларускае таварыства псіхалагаў і Беларускае грамадскае аб'яднанне дэмаграфічнай беспякі. Мэта асацыяцыі — процідзейнае распаўсюджванню негатыўнага кантэнту ў інфармацыйнай прастору, кансалідацыя намаганняў грамадства, а таксама зацікаўленых арганізацый у развіцці самарэгуляцыі інфармацыйнай супольнасці Беларусі, паведамляе афіцыйны партал Мініста.

У мерапрыемстве ўзялі ўдзел дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, прадстаўнікі міністэрстваў унутраных спраў, інфармацыі, адукацыі і лідары грамадскіх аб'яднанняў.

Старшыня праўлення Беларускага грамадскага аб'яднання «Пазітыўны рух» Ірына СТАТКЕВІЧ пераканана, што для вырашэння праблемы наркаслажаванна вельмі важна знайсці ключавыя словы і пазначыць асноўныя прынцыпы работы, інакш будзе шмат рухаў, але мала плёну. Яна звярнула ўвагу на тое, чаму падлеткам падабаецца бавіць свой вольны час у гандлёва-забаўляльных цэнтрах, і распавяла, як у некаторых школах спрабуюць ствараць пляцоўкі з падобнай атмасферай. «Рамантычны інтэр'ер, магчымае зарадзіць смартфон, бясплатны Wi-Fi, спартыўная інфраструктура (варкаўт-пляцоўкі), недарагія ежа і напоі», — пералічыла прывабныя для старшакласнікаў элементы Ірына Статкевіч і заклікала на гэты ўзор прапаноўваць жыццё ідэі, якія ідуць ад патрэб малых людзей. Для прафілактыкі наркаслажавання яна прапанавала стварыць асяпачнае асяроддзе, якое будзе развіваць моладзь і адпавядаць высокаму ўзроўню камфорту.

Ад іншых спікераў таксама гучалі ідэі выкарыстоўваць FM-станцыі, папулярныя блогераў, сацыяльную рэкламу. Казалі і пра заканадаўства, у прыватнасці, пра тое паняцце як малазначнасць у сферы нарказлачыннасці.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы Ігар Марзалюк прапанаваў як мага хутэй пераходзіць ад слоў да выразна вывераных дзеянняў.

«Павінна быць сістэмнае ўзаемадзеянне ўсіх зацікаўленых арганізацый, МУС і грамадскіх ініцыятыў», — падкрэсліў ён. — Важна таксама, каб наша размова не засталася «папарадным».

Яго калегі па камісіі Сяргей Клішэвіч прапанаваў з усяго сказанага падчас дыскусіі стварыць дакументавадзеднік — дарожную карту, а таксама ў далейшым спытаць у саміх дзяцей, чаго хочуць яны і які бачаць пазначаную праблему. Ён назваў першае пасяджэнне асацыяцыі гістарычным і, як яе старшыня, паабяцаў зрабіць усе, каб услед за дыскусіяй з'явіліся канкрэтныя рашэнні і станоучы эффект.

Даніл СКАРАПАНАЎ.

— Змены ў Закон «Аб масавых мерапрыемствах» прадвытаны часам і практыкай выкарыстання, — падкрэсліў у размове з журналістамі **міністр унутраных спраў Іван КУБРАКОЎ.** — У новым законапраекце скасоўваецца паведамляльны прынцып, калі дастаткова было паведамаць у органы ўлады. Мы ўнеслі змены. На сёння ў абавязковым парадку павінен быць дазвольны прынцып, то-бок заяўны. Чаму гэта было зроблена? Другая палова 2020 года паказала, што асобныя грамадзяне Беларусі, а менавіта дзетруктыўна настроеныя сілы, выкарыстоўвалі гэтую норму для збору грамадзян. Потым у пэўны момант выведзілі людзей на вуліцы, падчас масавых беспарадкаў здзяйснялі злачынствы, у тым ліку цяжкія і асабліва цяжкія.

Міністр падкрэсліў, што пры падрыхтоўцы законапраекта вывучаўся міжнародны вопыт, у тым ліку Расійскай Федэрацыі.

Прадгледжваецца, што разам з месцамі, у якіх правядзенне масавага мерапрыемства забараняецца, выкананкі будучы вызначаць месцы, рэкамэндаваныя для правядзення мерапрыемства.

На журналістаў СМІ, якія прысутнічаюць на масавым мерапрыемстве, распаўсюджваюцца тыя ж патрабаванні па захаванні грамадскага парадку, якія дзейнічаюць для яго арганізатараў і ўдзельнікаў.

Уводзіцца забарона на асвятленне ў СМІ, інтэрнэце і іншых інфармацыйных сетках у рэжыме рэальнага часу масавых мерапрыемстваў, якія праводзяцца з парушэннем вызначанага парадку, з мэтай іх папулярызавання ці прапаганды.

Забараняецца збор, атрыманне і выкарыстанне грошай і іншай маёмасці на прыкрыццё выдаткаў, звязаных з прыцягненнем да адказнасці за парушэнне парадку арганізацыі і правядзення масавых мерапрыемстваў.

ПРАВА НА АХОВУ

Сенатары падтрымалі законпраект «Аб змяненні Закона Рэспублікі Беларусі «Аб дзяржаўнай абароне суддзяў, службовых асоб праваахоўных і кантралюючых (наглядных) органаў, супрацоўнікаў органа дзяржаўнай аховы».

— Змены ў закон прадвытаны часам. Пагрозы ў канцы мінулага года, ды і ў пачатку гэтага года паступалі на адрас службовых асоб у сувязі з выкананнем імі службовых абавязкаў. Але не толькі ў дачыненні да супрацоўнікаў органаў унутраных спраў альбо ў дачыненні да суддзяў, але і ў дачыненні да проста асоб з грамадзянскай пазіцыяй — настаўнікаў, артыстаў, журналістаў — таксама паступала вялікая колькасць пагроз. Таму ў законпраекце ўнесена паняцце, як іншыя асобы, якія ахоўваюць, — патлумачыў міністр унутраных спраў Іван Кубракоў.

Паводле яго слоў, любіць грамадзян, у дачыненні да якога паступаюць пагрозы, звяртаюцца ў органы унутраных спраў. У сваю чаргу яны вызначаюць ступень пагрозы.

— З улікам гэтага і вызначаецца ступень абароны. Камусьці дастаткова, магчыма, проста змяніць месца работы ці месца жыхарства, а камусьці неабходны змены знешнасці. Якія меры абароны выкарыстоўваць да той ці іншай асобы, будучы вырашае супрацоўнікі органаў унутраных спраў на падставе аналізу тых пагроз, якія паступаюць, — патлумачыў міністр.

Ён падкрэсліў, што такія меры абароны будучы выконвацца за дзяржаўныя сродкі.

Трэба сказаць, што законпраектам замацоўваецца магчымасць выкарыстання такой меры беспякі, як змена знешнасці, не толькі ў адносінах да асоб, якія ахоўваюць, але і ў адносінах да іх блізкіх.

Таксама прадгледжанае абавязковае дзяржаўнае страхаванне жыцця і здароўя асоб, якія ахоўваюць, распаўсюджваецца і на іх блізкіх у перыяд выкарыстання да іх мер беспякі.

ЛІКВІДАВАЦЬ ПРАБЛЕМЫ

Сенатары ўхвалілі законпраект аб змяненні закону па пытаннях сродкаў масавай інфармацыі. Законпраект накіраваны на забеспячэнне канстытуцыйнага права грамадзян на атрыманне поўнай і пўнай інфармацыі, абароны дзяржаўных і грамадскіх інтарэсаў у сферы масавай інфармацыі, нацыянальнай беспякі ў інфармацыйнай сферы.

— Практыка выкарыстання заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі паказала, што ў нас ёсць пэўныя недахопы, якімі, на жаль, карысталіся нашы недобрасумленныя калегі. Змены, якія сёння былі прыняты членамі Савета Рэспублікі, ажрас накіраваны на ліквідацыю гэтых недахопаў або вузкіх месцаў у заканадаўстве, — падкрэсліў у размове з журналістамі **міністр інфармацыі Уладзімір ПЯРЦОЎ.**

Паводле яго слоў, законпраект накіраваны на процідзейнае распаўсюджванню фэйкавай інфармацыі і ўвядзенне адказнасці журналіста за такія дзеянні.

Праектам закона таксама прапануецца дадаць новае даць Міністэрству інфармацыі права прыняцця рашэння аб спыненні выпуску СМІ (разам з судом пры наяўнасці адпаведнага рашэння Міжведамаснай камісіі па беспякі ў інфармацыйнай сферы пры Савеце беспякі Беларусі).

— У эпоху, калі карціна дня фарміруецца нават не за дні, а за лічаныя гадзіны, гэта ўплывае на грамадскую думку, падхваочвае нашых грамадзян да дзеяння. Мы не можам сабе дазволіць чакаць рашэння суда, бо на разбор можа сысць не адзін і не два месяцы. Да таго ж гэта не галаслоўна, гэта заўсёды мае пад сабой пэўную глебу, адпаведнае хадайніцтва кампетэнтных органаў, — падкрэсліў міністр.

Акрамя таго, законпраектам пашыраецца пералік асоб, якія не маюць права выступаць заснавальнікамі СМІ; удакладняюцца падставы для адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі (перарэгістрацыі) СМІ; пашыраюцца падставы для адмовы з выдчы дазволу на распаўсюджванне ў Беларусі прадукцыі замежнага СМІ; уводзяцца абавязкі юрыдычнай асобы, на якую ускладзены функцыі рэдакцыі СМІ; карэкціруюцца правы статус журналіста; прадузджваецца магчымасць пазбаўлення журналіста акрэдытацыі; пашыраецца пералік інфармацыі, распаўсюджванне якой забаронена; спрашчаецца прыняцце рашэння аб спыненні выпуску СМІ. Таксама ўдакладняюцца асаблівасці выкарыстання спасылкі на крыніцы інфармацыі і ўдасканальваюцца правы абмежаванага доступу да інтэрнэт-рэсурсаў, сеткавых выданняў.

Вольга АНУФРЫЕВА.

Наша пазіцыя

ЦІ БУДЗЕ ВЫРАЗНАЯ ПЕРСПЕКТЫВА АДНОСІН?

Беларусь гатовая прыняць амерыканскага пасла Джудзі Фішэр у любы час

Аб гэтым заявіў міністр замежных спраў Уладзімір МАКЕЙ у эфіры тэлеканала АНТ.

Паводле слоў кіраўніка МЗС,